

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі

“Гімназія г. Дзяржынска”

подпіс Л.С.Паўхлеб

28.09.2020

ПЛАН

арганізацыі гімназічнай суботы

03 кастрычніка

Праектнае напайненне:

“3 найлепшымі пажаданнямі ”

Мерыпрыемства	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
Спаборніцтвы па піянерболу, 7 класы	10.00-11.30	Сцяпанаў І.Ф.	Спартыўная зала
Спаборніцтвы па валејболу, 8 класы	12.00-13.00	Сцяпанаў І.Ф.	Спартыўная зала
Гурток “Рухомыя гульні”, 1-4 кл.	10.00-12.00	Пракаповіч Г.Р.	Спарт. пляцоўка
Секцыя “Рухомыя гульні”	13.00-17.00	Сцяпанаў І.Ф.	Спарт. зала
Гурток “Юны паляўнічы і рыбадоў”	10.00-12.00	Самасейка Л.В.	Майстэрня
Гурток “ЮІР”	9.00-10.00	Басалай У.І.	Спарт. зала
Эстафета “Вялікія гонкі”	12.00-13.00	Калпак І.С. Ізотава І.А.	Малая спарт. зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
“Музычная мазаіка”- выстава, агляд літаратуры і прагляд прэзентацыі “Музычныя інструменты старажытнай Беларусі” да Сусветнага дня музыкі (01.10). “Паэтычная гадзіна” – да 125-годдзя С. Ясеніна (1895-1925) “Яны жывуць побач з намі” – выстава, гутарка, агляд кніг да Сусветнага дня абароны жывёл. (04.10). “Як дзікія жывёлы сталі хатнімі” – рэклама аднаіменнай кнігі.	На працягу дня	Харлап А.М.	Бібліятэка

Прагляд фільма “Спирит-душа прерий”.			
Гурток “Што? Дзе? Калі?, 6 класы	10.00-12.00	Клімовіч Т.Р.	Каб. 44
Круглы стол “Сям’я – апорашчасця”, 10 класы	12.30	Мінько К.А.	Каб. 23
Квэст-гульня “Бяспечная дарога”, 3 класы	11.00-12.00	Калпак І.С. Ізотава І.А.	Каб. 13 П
Факультатыўныя заняткі па вучэбных прадметах	Па раскладу	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	У адпав. з раскладам
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна расклада	Настаўнікі па прадметах	Згодна расклада
Школа абітурыента. Заняткі па матэматыцы	Згодна расклада	Кісель Я.Р.	Каб. 28
Брэйн-рынг “Гістарычны бой”, 5 класы	10.00-11.00	Паршын П.Д.	Каб. 35
Першы этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах матэматыка, руская мова	10.00	Намеснік дырэктара Мігура Г.Я.	
Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна расклада	Настаўнікі музыкі	Актавая зала, каб.12П
Гурток “Кола сяброў”	10.00-11.30	Цімашэнка С.Ф.	Зал рытмікі
Гурток “Баль, баль, баль!”	11.30-13.15	Цімашэнка С.Ф.	Зал рытмікі
Гурток “Тэатр моды “Шарм”	9.00-11.00	Смольская С.В.	Майстэрня
Гурток “Мод-да”	11.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
Клуб “Гармонія” запрашае. Музычна-гульнёвая праграма “3 днём нараджэння, музыка!”, 3 класы	10.30-11.30	Мілевская І.Г.	12П
Дзейнасць СППС			
Заняткі ў міжшкольным педагагічным класе	Згодна расклада	Пед.-псіхолаг Гаршкова К.А.	Згодна расклада
Індывідуальныя кансультацыі для навучэнцаў.	10.30-11.00		Каб.37А
Гурток “Мір псіхалогіі”	11.00-12.00		

Кансультаванне бацькоў	9.00-10.30	Педагог сацыяльны Фурса І.В.	Каб. 34А
Прававая гадзіна “Мы ў адказе за свае ўчынкi”, 7 “А”, 7 “В” класы	11.00-12.00		Каб. 34
Наведванне сям’яў	Па неабходнасці		
Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў			
Афармленне фотавыставы “Ніхто не замяніць, мама, цябе”	10.00-11.00	Педагогі- арганізатары	
Клуб ЮВП запрашае. Віктарына “Агонь - вораг альбо сябар?”, 5 класы	11.00-12.00	Педагог- арганізатар Паўлоўская Н.І.	Каб.43
Узаемадзеянне з соцгумам			
Наведванне гурткоў у ЦТДiМ	На працягу дня	Класныя кіраўнікі	
Акцыя “Клопат” (віншаванне настаўнікаў-ветэранаў)	На працягу дня	Класныя кіраўнікі	
Турысцкая дзейнасць			
Наведванне конефермы КХ “Манул”, 8 класы	15.00	Класныя кіраўнікі 8 класаў	
Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце <i>подпіс</i> С.І.Паўлоўская			